

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на кастрычнік 2020 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абластных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды літаратуры);
3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”;
4. Бібліятэчны анлайн-праект “Во!Круг книг!”.

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Пусть будет теплой осень жизни” (да Дня пажылога чалавека) – кніжная выстава, 01.10
- “Віншавальная паштоўка” (да Дня пажылога чалавека) – акцыя, 01.10
- “Баявое хрышчэнне ў небе Прынямоння” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – электронная прэзентацыя, 07.10
- “Вечный светоч материнства” (да Дня маці) – кніжная выстава, 14.10
- “Паэзія – музыка слоў” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд кніг, 16.10
- “Мастоўшчына запрашае...” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – электронная прэзентацыя, 29.10

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Взрослые заботы о детском чтении” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны анлайн-занятак, 02.10
- “Букет любви и нежности для наших мам” (да Дня маці) – творчы анлайн-занятак, 13.10
- “Мухина свадьба” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн-экскурс ў казку, 21.10

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “К бабушке на оладушки!” (да Дня пажылога чалавека) – вечар адпачынку, 01.10
- “Любай маме” (да Дня маці) – конкурс малюнкаў, 13.10
- “Фейерверк лучших детских книг” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – агляд, 14.10
- “Каханай маме – сваімі рукамі” (да Дня маці) – дзіцячы хэнд-мэйд, 14.10
- “Літаратура Д.Емец: прыгоды Тані Гротер” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – тэматычны відэаагляд, 15.10

- “Под звездой Сент-Экзюпери” (да 120-годдзя з дня нараджэння А.де.Сэнт-Экзюпери) – літаратурная гадзіна, 20.10

- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – відэа-водгук, 28.10

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Славим возраст золотой” (да Дня пажылога чалавека) – вечар-віншаванне, 02.10

- “Да 125 гадоў з дня нараджэння С.Есеніна” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне вершаў, 03.10

- “Легенды і паданні: адкуль паходзіць назва вёскі Гудзевічы” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 07.10

- “Профессия длиною в жизнь” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”, да Дня настаўнікаў, сустрэча з землякамі-настаўнікамі) – вечар-сустрэча, 09.10

- “Сонца вам і кветак, дарагія мамы!” (да Дня маці) – свята, 14.10

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Молоды душой” (да Дня пажылога чалавека) – вечар сустрэча, 03.10

- “За всё тебя благодарю” (да Дня маці, сумесна з філіялам “Дубненскі ЦДіК”) – літаратурна-музычны вечар, 10.10

- “Мясцовая пісьменніца Маршалкевіч Наталья” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – анлайн-сустрэча, 30.10

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Мы будзем разам у радасці і горы” (работа з інвалідамі) – урок міласэрднасці, 03.10

- “Вельмі я яе люблю, маму мілую маю” (да Дня маці) – гадзіна паэзіі, 10.10

- “Любі браток родны куток” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – віктарына, 17.10

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Верш пра вайну” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – гучныя чытанні, 01.10

- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі: Я.Петрашэвіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 08.10

- “О женщине хочу сказать я слово” (да Дня маці) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 14.10

- “Тут Радзімы маёй пачатак” – конкурс малюнкаў, 23.10

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Согреем ладошки – расправим морщинки” (да Дня пажылога чалавека) – свята, 01.10

- “Святое Матулі імя” (да Дня маці, у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – завочная экскурсія па музею Маці, 14.10

- “Беларусі родныя сімвалы” – вусны часопіс, 23.10

- “У сарокі на хвасце” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – віктарына, 25.10

- “Аркадзь Куляшоў “Ліст з палону” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – гучныя чытанні, 30.10

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Мы молоды душой” (да Дня пажылога чалавека) – літаратурна-музычны вечар, 01.10

- “Матуліна песня” (да Дня маці, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – паэтычнае віншаванне, 15.10

- “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – свята, 15.10

- “Таланты роднай землі: Воробей Анатолий Леонидович” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”) – краязнаўчае паведамленне, 24.10

- “Вобразы роднай краіны” (да 115-годдзя з дня нараджэння П.Глебкі, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – хвіліна паэзіі, 30.10

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Люди пожилые – сердцем молодые” (да Дня пажылога чалавека) – вечар-сустрэча, 01.10

- “Стихи о школе” – чытанне верша (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 02.10

- “Всю душу выплесну в слова” (да Адзінага дня бяспекі) – гадзіна паэзіі, 03.09

- “Скажем матери: СПАСИБО!” (да Дня маці) – тэматычны вечар, 14.10

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (да Дня пажылога чалавека, аматарскае аб’яднанне “Общение”) – вечар шчырасці, 01.10

- “Сэрца зямлі маёй – Мастоўскі край” – краязнаўчы круіз, 09.10

- “У нас зямля прыгожая, у нас багаты край” – краязнаўчая гадзіна, 16.10

- “Гісторыя Свята-Мікалаеўскай царквы аг.Пескі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – паведамленне, 18.10

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Паэзія Янкі Купалы” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – гучнае чытанне, 14.10

- “Мая краіна Беларусь” – квіз, 15.10

- “Русские народные сказки” – гучнае чытанне, 15.10

- “Повязь часоў – беларускі ручнік” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – паэтычны вянок, 16.10

- “Тропинками родного края” – краязначы ўрок, 21.10

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Самая прекрасная из женщин...” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – літаратурна-музычны вечар, 14.10

- “Верш Ірыны Данік “Мастоўскі край” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 17.10

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Мудрость – осени подарок” (да Дня пажылога чалавека) – літаратурна-музычны вечар, 03.10

- “Как вода живая мама нам нужна” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 11.10

- “Радуга рукодельных фантазий” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа над падарункамі, 24.10

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “П.Броўка “Слаўлю я свой край любімы” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 01.10

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя найду” – фальклёрная выстава-гадзіна, 11.10

- “Тепло материнского сердца” (да Дня маці) – гадзіна зносін, 14.10

- “Подзвіг Федзі Шостка” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – гадзіна-паведамленне, 18.10

- “Для вас, дзяўчынкі” – літаратурны вернісаж-выстава, 25.10

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-нCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах